

## Асёл на імянінах

Здавалася, без дай прычыны  
Леў запрасіў Асла на імяніны.  
Асёл ад шчасця захмялеў.  
Падумаць толькі! – Ён і Леў.  
Здаецца ж, ён і не радня,  
Па чыну, сіле – не раўня.  
І раптам на табе: “Прыходзь на імяніны”.  
– А можа ацаніў ён розум мой, асліны  
І буду там за тамаду?

Так... на ім вазілі там ваду.

## Воўк на асамблеі

Я раскажу тут, як умею:  
Спяшаўся Воўк на асамблею,  
Дзе гор, лясоў і стэпаў жыхары  
З якой пары  
Не могуць між сабою пагадзіцца.  
І марыў шэры не спазніцца,  
Але, мінуўшы грэчку,  
Сустрэў авечку  
(Відаць, адбілася ад статка).  
– Непарадкі! –  
Гаворыць воўк, пусціўшы сліну. –  
Ты парушаеш дысцыпліну!  
Чаго ты швэндаешся тут?  
А ну, хадзем за мною ў суд!  
І, збочыўшы з дарогі, шэры  
Авечкай добра павячэраў.  
Пасля з трыбуны асамблеі  
Шкадуе Воўк авечак, млее:  
– Па мне, жывое ўсё жыві!  
А пыса ўся яго ў крыві.

---

Мы ведаем драпежнікаў такіх,  
Што смерць нясуць і рабства для народа.  
На словах, дык яны за мір і за свабоду,  
А пысы у крыві у іх.

## Дзве пілы

Каля сяла

Сустрэлася з пілой піла.

Адна, як срэбра, ззяе,

А другая –

Зусім іржавая была.

І вось, як кажуць, слова к слову,

Сяброўкі завялі размову.

– Галубанька, не пазнаю!

Скажы мне, родная сястрыца,

Як ты сумела заіскрыцца?

– А я да сонейка ўстаю

І ў лесе ці на рыштаванні

З людзьмі працую да змяркання.

У тым і ўвесь сакрэт,

Што я адшліфавалася як след.

– Ну, праца не па мне, я лепей паляжу,

Ці пад страхой дзе-нібудзь павішу,

Чым дрэва пілаваць у зімнія завеі.

Ты мне адно, сястра, скажы –

Як трэба ратавацца ад іржы?

– Дык і дзіцё ж малое разумее,

Што нават сталь без працы іржавее!

# Заяц і Ліса

На сход лясныя жыхары  
Збіраліся пад горкай.  
Завочна Заяц у бары  
Даваў Лісе “праборку”.

– Пара Лісу нам правучыць,  
Пара сказаць у вочы:  
Чаму ты лазіш па харчы  
У курасаднік ноччу?

Лісу Барсук перасцярог  
Пра Зайцавы намеры.  
І каб ён выступіць не мог,  
Ліса прымае меры.

Таму ў прамове, ды не раз  
(Зайцоў Лісіца знае!)  
Як лепшага гаспадара  
І Зайца адзначае.

– Ён краю нашага краса,  
Да подзвігаў ахвочы...  
У Зайца бліснула сляза.  
Ён лапкай выцер вочы.

Калі ў праўленне вызначаў  
Лісіцу Касалапы,  
То, кажуць, Заяц падымаў  
Усе чатыры лапы.

Другі начальніка свайго  
Ў закутку крытыкуе,  
А як да справы – за яго,  
Што Заяц, галасуе.

## Індык

Вось нешта раз на птушкаферме  
Індык, пад'еўшы добра зерня,  
Пачаў між птушак выхваляцца:  
– Са мной хто можа параўнацца?!

Ну гляньце, птушкі, на мяне!..  
Ды крыллямі – як чыркane!  
– Сваім я лёсам ганаруся,  
Ну, што вы варты, куры, гусі?

Са мной вітаецца сам Бык,  
Як стрэне дзе: “Здароў, Індык!”  
Пастаўлю хвост – зайздросціць Пава,  
А чуб, як макаўка, на славу.

Або калі закулдыячу –  
Ад шчасця сам я ледзь не плачу.  
І салавей, сябры мае,  
Ніколітак не запяе.

Але тут Лыска не стрываў  
І ў выхвалякі запытаў:  
– Хацеў бы я, Індыча, знаць:  
А ці умееш ты лятаць?

---

Быць мастаком яшчэ не значыць  
Хадзіць ды толькі кулдыячыць.

# Ліса ў калектыве

Барсук, Кабан, Мядзведзі два  
І рыжая Лісіца  
Рашылі ляда карчаваць  
Пад проса і пшаніцу.

Пакуль там аглядалі пні  
І плошчу вымяралі,  
Ліса з усімі дзень пры дні  
Хвастом між пнёў віляла.

Аднак, як дружны калектыў  
Узяўся за работу,  
Ліса хавалася ў кусты  
Або ў цянёк пад плотам.

Пад восень проса аж гудзе,  
Шуміць, як гай, пшаніца,  
З усіх лясоў звяры штодзень  
Прыходзяць падзівіцца.

Калі ж сабраліся ўсе  
Аднойчы у бяседзе,  
То ўдалося і Лісе  
Сказаць пасля Мядзведзя:

– Мы працавалі, што краты, –  
Старанна і з натхненнем!  
Я п'ю за дружны калектыў,  
За нашы дасягненні!

---

Мне давалося сустракаць  
Такіх людзей ліслівых,  
Якія ўмеюць раздзяляць  
Здабыткі калектыву.

## Рак-прамоўца

Пачалі рыбу хваляваць  
І чуткі, і размовы,  
Што Рак збіраецца сказаць  
Цікавую прамову.

І вось прыйшоў жаданы час,  
Сплылося многа рыбы,  
І Рак, з трыбуны у карчах,  
Стаў сыпаць факты, лічбы.

Віры, затокі называў  
І даўжыню ракі той,  
Карчы і ціну памінаў,  
І кручы, і ракіты.

А на пытанне Шчупака  
Не мог сказаць, на сорам,  
Куды ўпадае іх рака:  
У Волгу, Сож ці ў мора.

---

Такіх выпадкаў хоць не шмат,  
Але ўсё ж бывае:  
Чытае Рак людзям даклад.  
Аб чым? – І сам не знае.

## Свіння і Баран

Свіння, задраўшы лыч угору,  
Да Барана зайшла ў кантору.  
Зарохкала: «Пасаду мне, пасаду...»  
Куды б вы думалі? —  
У грады!  
Баран, абклаўшыся паперамі па вушы,  
Убачыў у свінні не лыч, а капялюш.  
Ён нават капытом не рушыў,  
Спакойна бэкнуў ёй: «Бяру,  
Таварыш Хру...»  
Праз нейкі час,  
Залезшы ў агарод,  
Свіння пусціла лыч у ход,  
Спаласавала ўсё ушчэнт.  
Пасля яшчэ,  
Зрабіўшы разварот,  
Перакуліла плот...  
Калі прынеслі акт аб шкодзе  
У агародзе  
    Барану,  
Той прачытаў і вокам не міргнуў,  
Прамармытаў: «Н-ну-н-ну...  
Дык як жа так? Чаму ж?  
А капялюш?...»

Як ты свінню не апранай  
І як не кліч —  
Заўсёды памятай  
Пра лыч.



## **Тата, Мама і Я**

(Пародыя байкара на парадыста Георгія Юрчанку)

Я фірму новую

Засноўваю –

Усіх падрад пераніцоўваю...

Такі ўжо ад прыроды Я,

Што толькі здатны на пародыі.

Яны, бывае, блазнаватыя,

Але ў тым Мама з Татам вінаватыя...